



# Соцыяльны адбор прызыўнікоў-- у цэнтр увагі!

Чырвоная армія патрабуе клясава-вытрыманага байца

Профсаюзы, кесамол і іншыя грамадзкія організацыі гор. Менску—масавай працы па падрыхтоўцы да прызыву і соцыяльным адборам прызыўнікоў не здаймаюцца

Шырэй разгортаем мэтад соцыялістычнага спабор іцтва і падрыхтоўчай працы да прызыву—ператворым прызыўную кампанію—у масавую голітччную кампанію

## Не забывайце адказыўшай задачы

Прызыў у Чырвоную Армію маладняка 1908 году звязаўся з адказыўшай голітччной задачай і таму ў асаблівай жорсткасці неабходна наставіць пытаньне перад усімі організацыямі, а перад кесамоламі першую чаргу, аб мобілізацыі ўсіх сіл і сродкаў на сваечасове разгортванье широкай масавай працы па падрыхтоўцы да прызыву.

Друкомы сёньня матар'ял аб ходзе падрыхтоўкі да прызыву на шэрагу ўстаноў і прадпрыемстваў наказаў, што і профсаюзы і кесамольскія організацыі не адчуваюць адказыўшай задачы да падрыхтоўкі для прызыву, і пакат некаторым з іх не уразумелі належным чынам політычнага сэнсу гэтай кампаніі.

ЦСПСБ у сваёй дырэктыве нізівым профорганізацыям выхалаўся з пытчыні зъвеста задач, якія стацьця ў часе прызыву, даўши дэйліцкую устаноўку аб правядзенні культурных мерапрыемстваў сярод прызыўнікоў ЦСПСБ і адным словам не абуровіўся аб правядзенні класавага адбору прызываючыхся ў армію.

Сярод кіраўнікоў завадскіх профорганізацыяў (Энергія) існуе шкодная опортуністычная думка аб том, што ва ўмоах прадпрыемстваў не патрабуе рабіць міліцію адбору. Гэтая опортуністычная тэандэнцыя дагэтуль яшчэ не атрымала ад гаведнага адбору з боку партыйных і кесамольскіх організацый заваду.

Патрабна зараз-жа разграміць гэтую тэорию. Вы-

шэйши прынцып комплектаванія Чырвонай арміі—клясавы адбор—павін быць захаваны ўсюды і за ўсёды.

Таксама пісцім я можа быць апраўдана злачынна маруднасць, якая прайўляецца з боку гарадзкіх раённых камітэтаў кесамолу у пытан'ях падрыхтоўкі да прызыву.

Неабходна, каб усе ячайкі кесамолу беззадкладна баявымі тэмпамі організавалі падрыхтоўчую працу па ўсіх прадпрыемствах у горадзе, і па колгасах і на юрлінных пунктах у вёсцы.

Треба памятаць, што ўзмацненне баражольнасці Чырвонай арміі патрабуе выключчай увагі у пытан'ях комплектаванія яе асабістага саладу.

Кесамол павінен скарыстаць тэрмін, які застаўся да прызыву, на ўзвышыце класавай сывядомасці прызыўнікоў, і організацыі суправога класавага адбору прызываемых у армію, што звязаўся з неабходнай умовай павышэння баражой моц Чырвонай арміі.

Правозячы па-бальому падрыхтоўку да прызыву — патрабна гэтую працу цесна увязаць з сусветным Чырвоным днём 1-га жніўня, даём барацьбы пролетарыту супроты новых імпэрыялістичных войн, супроты нападу на Савецкі Саюз і за ўзмацненне баражольнасці і моц баражкаўшчыны сусветнага пролетарыту—Савецкага Союзу.

## Падрыхтаваць да прызыву вясковую моладзь

Прызыў не загарамі і кесамольскім вясковым ячайкам трэба зараз-жа стала разгарнуць працу па падрыхтоўцы вясковай моладзі да прызыву.

Прызыў пачынаецца з 15-га верасня і таму патрэбна, каб да гэтага тэрміну па вёсках былі праведзены сходы пынёвога маладняка. Неабходна растлумачыць моладзі політычны сэнс прызыву, а таксама аб льготах, якія прадстаўляюцца прызыўнікамі па сямейнаму становішчу і інш. прычынах.

Асабліва павінна быць завадская ўвага на недапушчэнне ў армію кулакоў, лішэнцаў, гандляроў і іншых клясава-варожых людзей.

Патрабна каб кожны прызыўнік стала зразумеў клясавы характар нашай Чаронай Арміі і быў здольным сваёй класавай сывядомасцю ўзмацняць баражую моц Чырвонай Арміі.

Чырвонаармеец №-га  
Артлака Ц. М. Чубсау.

## „Упусцілі з віду“

Кампанія прызыву ў Чырвоную армію 1908 году патрабуе да сябе ўсіх ўвагі з боку ўсіх організацый, а ў асаблівасці з боку профсаюзов. Але на справе атрымоўваецца зусім інакш.

Акруговы аддзел салозу харчавікоў яшчэ дагэтуль не разаслаў фаба-ўнісцкомам дырэктыў аб падрыхтоўку да прызыву і аб іправадзеніі вучоту прызыўнікоў. Адзін з адказных прадаўнікоў сонузу бескоромна залуяе:—“Відите, мы совершенно упустили из виду эту компанию”.

Па салозу скурнікаў формальна дырэктыва была дадзена, але ў салозе ніхто я ведае, як яна выконваецца, бо гэтым пытаньнем ніхто не цікавіцца.

Брыгадзір АК ЛКСМБ Беразной.

## Профсаюзам „Ніяма ЧПСУ“

Падрыхтоўчую працу да прызыву 1908 году большасць устаноў гор. Менску яшчэ не пачыналі.

Асабліва дранна аbstаць справа па профорганізацыях. Калі брыгадзіры Акругомулу па праверцы ходу падрыхтоўчай працы да прызыву запітваліся ў ЦСПСБ аб том, як рыхтуюцца профсаюзы, дык працаўнікі ЦСПСБ заявілі, што ў суязі з падыходзячым днём 1-га жніўня профсаюзамі піма часу займацца пытаньнем прызыву (?)

Вельмі дзвіна, якім гэта чынам ЦСПСБ я не можа уразумець, што прызыў у Чырвоную Армію і дзень першага жніўня не можна аддзяліць адно ад другога.

Партыя дала лёсунг:—“У дзень 1-га жніўня бесьперапыннага росту вайсковай небасыпекі ўзмацнім баражую моц рабоча-селянскай Чырвонай Арміі і шэрага ТДА-Авіакіму”.

Прызыў маладняка ў Чырвоную Армію ёсьць адзін з фактараў узмацненія Чырвонай Арміі і баражольнасці нашай краіны. Выходзячы з гэтага профсаюзы павінны разгараць широкую працу па падрыхтоўцы да прызыву цесна ўвязаўшы яе з міжнародным чырвоным днём 1-га жніўня.

Брыгадзір АК ЛКСМБ Пастухоў.

За мяжою

## ЧАМУ-Ж ВЕРЫЦЬ

Польскія цвёрдалобыя аб „супрацоўніцтве“ з СССР

ВАРШАВА, 29. У газэце польскіх консерватаў (пілсудчыкаў) «Наша будучыня» пішыла сцьсць: „Наша будучыня” надрукован артыкулем пад загалоўкам: „Балтыка і Чорнае мора”. Гэты артыкул прысывечан пра экты състэмы каналаў, якія злучаюць Балтыка і Чорнае мора з Чорным морем. Газэта, Буг, Прыпяць і Днепр.

Аўтар гэтага артыкулу горача праект пабудовы гэтага воднага шляху, у якім, па яго думцы, «кроўна зацікаўленыя як Савецкі Союз, так і Польша».

Польша,—вяяўляе аўтар артыкулу,—павінна яго сеўні знайсці, мудру вівенцы! (спосаб дагаварыца), які даў бы магчымасць сумесна з цэнтральнымі савецкімі урадамі і з урадамі асобных рэспублік прыступіць да пабудовы канала Балтыка-Чорнае мора.

Ставячы пытаньне аб магчымасці супрацоўніцтва з СССР, аўтар адказівае на яго упэўнена, звязаўшы: „Супрацоўніцтва не толькі магчыма, але і неабходна, і, у першую чаргу, на глебе агульных водных шляху СССР не менш зацікаўлены ў міжнародным параходстве на Дняпры чым Польша».

Газэта «Польска» на познагу на кіх тыдніяў падрад вяла нядауні паню супроць аднаго з лідераў пыняні-змократу іронічнага: «У тутарку з памершым поліпрада».

Тутарку з памершым поліпрада».

Войкавым. Тромпчынскага

навачав лі амаль што на ўздрадзе

і ў тым, што ён звязаўся сав

гентам.

Як-ж я пасля ўсаго гэтага

верыць заяві польскіх консерватаў іх жадны супрацоўніцтва

СССР?

Весткі з Кітаем

## Горад Чанша ў руках Чырвоных войск

Гад напорам дзесяці тысячнай Чырвонай армії ўрадаваў войска ў паніцы адступае. Геройчныя атрады чырвоных бяз бою занялі шэраг гарадоў у правінцыі Цзянсі

На рацэ Янцыя началіся сур'ёзныя сутыкні Чырвоных войск з замежнымі кананеркамі

ШАНХАЙ, 29. 28-га ліпеня чырвоныя войскі занялі горад

шах (століца провінцыі Хунань). Гад напорам 10-тысячнай Чырвонай армії, добра ўзброенай і сирова дысциплінаванай, урадавы войскі паніцы разбіліся. Замежныя прэзыдэнты позна пакінулі горад канацерках. На падыходзенію японскага агенцтва Сімбун-Рэнго, якое консульства ў Чанша таксама эвакуіравана на борт канацеркі з розных пунктав.

Адначасова Сімбун-Рэнго паведамляе аб тым, што Чанша дававаў памішканы ў агні і што пажар распаўсюджаецца па гораду.

На некаторых вестках чырвоныя войскі аўладалі таксама сур'ёзнымі паніцы (століца провінцыі Цзянсі), шэрагам іншых дробных

доўгіх паніцы (Цзінсі і працягваючы наступаць у бок Цауцзіна (більшынства) горад Жуйчан перайшоў у рукі чырвоных.

На рацэ Янцыя началіся сур'ёзныя сутыкні чырвоных войск з замежнымі кананеркамі.

„Норд Чайнс Дэлі Ньюс“ (ангельская газэта, якая выдаецца Шанхай) паведамляе, што брытанскіе военныя судны разбілі чырвоныя перашкоды кала-гораду Чэло, пад предлогам чырвоных быццам-бы астраляні замежных суднаў.

Для здарэйнай якіх адбываючы ў сучасны момант у Кітаях

характэрны звязаўшы сталасць замежных военных

сіл на ўнутраную барацьбу чырвоных войск з войскамі афганістакі.

Для здарэйнай якіх адбываючы ў сучасны момант у Кітаях

характэрны звязаўшы сталасць замежных военных

сіл на ўнутраную барацьбу чырвоных войск з войскамі афганістакі.

Відочна пераможны наступ Чырвонай арміі ўніштаваў імперскіх таварыша Нанкіна сур'ёзныя апакі за яго лёс.

## ПАУСТАНЦЫ ОЛЕРОНУ

Про эс 21 салдата слухаеца ў Бордо

Мяцек у ваенна-катаржнай турме сирод

акінну

Галодныя паўстанцы геройчна вытрымалі чатырох

дзякуючы асаду

ПАРЫЖ, 29. Спэцыяльныя ко

распандэнты „Юманітэ“ паведамляе

з Бордо, што 25-VII на процесе

21 маладога салдата, якія адвілі

важчаючы ў організацыі медія ў

ваенна-катаржнай турме на высьпе

Олерон, у якія сіведак баражоны

выступілі сэкрэтар унітарнай конфедэрацыі працы тав. Жытон

пэў, аднак, заяўляе: „Кому

наші партыя шкадуе аб недах

</



